

ВІЗАВАЯ АНКЕТА РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ			VISA APPLICATION FORM THE REPUBLIC OF BELARUS TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS			Фотаздымак / Photo
1. Прозвішча / Surname			4. Пол / Sex			
2. Уласнае імя / First name			☐ мужчынаскі / male			
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку змененыя / Other names including former ones			☐ жаночы / female			Службовыя адзнакі / For official use only Дата звароту: Падставы: Рашэнне па звароце: Віза № Тып: Кратнасць: Катэгорыя: Тэрмін дзеяння: Спагнаны збор:
5. Дата нараджэння / Date of birth		6. Месца нараджэння / Place of birth				
дзень / day месяц / month год / year		краіна / country вобласць (раён) / region населены пункт / city, town, etc.				
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы) або падданства(ы) / Current citizenship(s)						
Былое(ыя) грамадзянства(ы) і дата(ы) яго (іх) змянення (у выпадку змянення) / Former citizenship(s) and dates of its (their) change (if changed)						
8. Тып дакумента для выезду за мяжу / Type of travel document		9. Нумар дакумента для выезду за мяжу / Travel document number		11. Дата выдачы / Date of issue		
☐ звычайны пашпарт / ordinary passport		10. Орган выдачы / Issuing authority		дзень / day месяц / month год / year		
☐ дыпламатычны пашпарт / diplomatic passport				12. Тэрмін дзеяння / Valid until		
☐ службовы пашпарт / official passport				дзень / day месяц / month год / year		
☐ іншы праязны дакумент / other travel document:						
13. Адрас сталага месца жыхарства / Permanent residence address						
краіна / country паштовы індэкс / postal code вуліца / street нумар кватэры / apartment number e-mail вобласць (раён) / region населены пункт / city, town, etc. нумар дома / building number нумар тэлефона / phone number						
14. Месца і адрас працы (вучобы) / Place and address of work (study)						
арганізацыя / organization краіна / country паштовы індэкс / postal code вуліца / street нумар офіса / office number пасада* / occupation вобласць (раён) / region населены пункт / city, town, etc. нумар дома / building number нумар тэлефона / phone number						
15. Сямейнае становішча / Marital status						
☐ нежанаты (не замужам) / single ☐ жанаты (замужам) / married ☐ разведзены(ая) / divorced ☐ удавец (удава) / widow(er)						
Калі жанаты (замужам), паведаміце звесткі аб мужу (жонцы) / If married, provide information about spouse: прозвішча / surname дзень нараджэння / date of birth уласнае імя / name грамадзянства (падданства) / citizenship						
16. Тып візы / Type of visa			17. Колькасць уездаў / Number of entries			
☐ В (транзітная / transit)			☐ аднаразовая / single			
☐ С (кароткатэрміновая / short-term)			☐ двухразовая / double			
☐ D (доўгатэрміновая / long-term)			☐ шматразовая / multiple			
18. Тэрмін дзеяння візы / Visa validity						
з / from на / until на тэрмін знаходжання / for a term of stay						
дзень / day месяц / month год / year		дзень / day месяц / month год / year		сутак / days		

19. Назва арганізацыі, што запрашае, або імя асобы, якая запрашае; у выпадку транзіту – краіна прызначэння і падставы для ўезду ў гэтую краіну / Name of the inviting organisation or person; in case of transit – the country of destination and grounds to enter this country																	
20. Адрас арганізацыі, што запрашае, або асобы, якая запрашае / Address of the inviting organization or person паштовы індэкс / postal code вобласць (раён) / region населены пункт / city, town, etc. вуліца / street нумар дома / building number нумар кватэры або офіса / apartment or office number нумар тэлефона / phone number e-mail																	
21. Адрас часовага знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь / Temporary residence address in the Republic of Belarus паштовы індэкс / postal code вобласць (раён) / region населены пункт / city, town, etc. вуліца / street нумар дома / building number нумар кватэры / apartment number гасцініца / hotel																	
22. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту / Detailed explanation of the purpose of the visit																	
23. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь? / Have you been to the Republic of Belarus over the last 3 years? ☐ так / yes ☐ не / no Калі так, удакладніце калі / If yes, specify when																	
24. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства? / Have you been liable for violating the Belarusian law during your previous stay in the Republic of Belarus? ☐ так / yes ☐ не / no Калі так, удакладніце калі / If yes, specify when і дзе / and where Станоўчы адказ не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку Вы мусіце прысутнічаць асабіста для правядзення консульскай службовай асобай інтэрв'ю з Вамі / Positive response does not lead to mandatory visa denial, but in this case your presence is required for an interview with a consular officer																	
25. Сродкі да існавання падчас часовага знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь / Means of support during the temporary stay in the Republic of Belarus ☐ наяўныя сродкі / cash ☐ крэдытныя карткі / credit cards ☐ банкаўскія чэкі / bank cheques ☐ зваротны білет / return ticket ☐ пражыванне / accommodation ☐ дарожныя чэкі / travel cheques																	
26. Медыцынскі страхавы поліс / Health insurance policy страхавая арганізацыя (назва, адрас, нумар тэлефона) / insurance company (name, address, phone number): сапраўдны / valid: з / from на / until																	
27. Я заяўляю, што інфармацыя, змешчаная ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа з'явіцца падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны(а), што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць тэрыторыю краіны да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны(а) аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскі страхавы поліс, які адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых даных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь. / I declare that the information in this application is true and correct. I am aware that providing any false statements or refusing to submit the necessary documents may be grounds for denying entry to the Republic of Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. Once arrived in the Republic of Belarus, I am obliged to register in due course and leave the territory of the Republic of Belarus before the visa expires. I am aware that during the trip I must have health insurance policy that corresponds to the requirements of the Belarusian law. I agree to the collection, storage, processing, and transfer of my personal data for purposes related to the issuance of visas and the implementation of international treaties of the Republic of Belarus.																	
28. Асабісты подпіс або подпіс законнага прадстаўніка / Personal signature or signature of the legal representative	29. Дата падпісання / Date of signature <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">дзень / day</td> <td colspan="2">месяц / month</td> <td colspan="4">год / year</td> </tr> </table>									дзень / day		месяц / month		год / year			
дзень / day		месяц / month		год / year													

* Пасада служачага (прафесія рабочага).